

**Закрывае акцыянернае таварыства
«Тэхналагічны парк Магілёў»**

212030, Рэспубліка Беларусь,
г. Магілёў, вул. Ленінская, 63

тэл. +375 / (0)222/ 29 99 09
тэл./факс +375 / (0)222/ 31 14 23



www.technopark.by
E-mail: info@technopark.by

**Закрытае акцыянернае грамадства
«Тэхналагічны парк Магілёў»**

212030, Рэспубліка Беларусь,
г. Магілёў, вул. Ленінская, 63

тэл. +375 / (0)222/ 29 99 09
тэл./факс +375 / (0)222/ 31 14 23

26.07.2013

№ 1/11-179

Организации по списку

На № _____ ад _____

Запрос к выражению заинтересованности

Приглашение к выражению заинтересованности

Закрытае акцыянернае грамадства «Тэхналагічны парк Магілёў» (ЗАО «ТПМ») запрашае Вас выказаць сваю зацікаўленасць у прадстаўленні паслуг па арганізацыі і правядзенні трэнінгаў па наступным тэмам:

1. *С чого пачаць? Выбор ідэі для бізнеса*
2. *Фінансы для бізнеса: варыянты выбара*
3. *Бізнес – модель: як знайсці імя, якая вам патрэбна?*
4. *Лепшы персанал. Як яго знайсці і матавіраваць?*
5. *Як зааховаць інтэлектуальную ўласнасць: спосабы, метады, варыянты.*
6. *Маркетынг для бізнеса. Лепшыя практыкі і інструменты.*
7. *Інтэрнацыяналізацыя бізнеса. Тэндэнцыі і перспектывы.*

Трэнінгі праводзяцца ў рамках рэалізацыі «Праекта па ўмацаванні інавацыйных развіваючыхся прадпрыемстваў за кошт пашырэння існуючых бізнес-інкубаватараў у Беларусі», фінансаванага за сродкі гранта Усеагульнага банка па Праграме infoDev (праект № TF012046).

Абранне *консультантаў* для правядзення трэнінгаў будзе ажыццяўляцца **адасобна** для кожнага з вышэназваных трэнінгаў у адпаведнасці з працэдурай, усталяванай у Рукаводстве Усеагульнага банка па абранні і найму консультантаў Заемцамі Усеагульнага банка (январь 2011). Абранне прадполагаецца ажыццявіць па метадзе CQS (абранне па кваліфікацыі консультантаў).

Зацікаўленыя арганізацыі павінны прадставіць інфармацыю аб наяўнасці адпаведнага заданню вопыта і кваліфікацыі (наяўнасць персанала з адпаведнай кваліфікацыяй, вопытам і навыкамі; апісанне аналагічных выкананых заданняў; падтверджэнне вопыта работы і т.д.).

Зацікаўленыя арганізацыі могуць атрымаць дадатковую інфармацыю ў рабочыя дні з 8.30 да 17.30 па тэлефону 8(0222) 29 99 06 ці па электроннаму адрасу khomchenko@technopark.by.

Для таго каб быць прынятымі, выражэнні зацікаўленасці павінны быць прадставлены **да 10 гадзін 12 жніўня 2013 года** на e-mail khomchenko@technopark.by з копіяй на info@technopark.by па прылагаемай форме.

Прылажэнне: Форма выражэння зацікаўленасці.
Тэхнічнае заданне (праект).

Генеральны дырэктар

Молочков В.А.

Хомченко Д.В.
+ 375 222 299 906